

## Назва ТВП: Пойма Дняпра Лоеў-Жары



© С. Левый

**Код:** BY053

**Геаграфічныя каардынаты:** 51°51' N 26°36' E

**Адміністрацыйная прыналежнасць:** Гомельская вобласць: Брагінскі раён, Лоеўскі раён

**Плошча:** 36232 га

**Крытэры:** A1, B2, B3, A4i

**Нацыянальны прыродаахоўны статус:** паўночная частка Біялагічны заказнік рэспубліканскага значэння «Днепра-Сожскі» (15212 га)

**Міжнародны прыродаахоўны статус:** ТВП міжнароднай значнасці, утворана ў 2010 годзе

### Агульнае апісанне:

Тэрыторыя размешчана на паўднёвым усходзе Беларусі і на ўсім працягу на мяжы з Украінай. Працягласць агульнага (памежнага) участку складае больш за 150 км. Шырыня поймы Дняпра з беларускага боку значна змяняецца – ад некалькіх сотняў метраў да некалькіх кіламетраў. На ўчастках з вузкай поймай берагі стромкія абрывістыя, вышыня берага можа складаць ад некалькіх метраў да 10-15 м.

Шырыня рэчышча складае на дадзеным участку 0,8-1,5 км, у раёне на поўнач

ад Кіеўскага вадасховішча - да 3-5 км. Рэчышча звілістае, мае шмат перакатаў і мялізн. Ніжэй в. Жылічы моцна меандрыруе, з шматлікімі пратокамі і тонямі. Падчас вясновай паводкі пойма падтапляецца на шырыню да 3-5 км. У засушлівыя гады Днепр захоўвае шырыню рэчышча ад некалькіх сотняў метраў да кіламетра і больш. Даліна ракі характарызуецца наяўнасцю старажытных тэрас (асабліва выразна вылучаных каля вёсак Бывалькі - Дзеражычы).

Раней, відаць, пойма на значнай плошчы касілася. Зараз косіца не значная частка. Натуральны гідралагічны рэжым практычна не парушаны. Найбольш шырока распаўсюджаны ў пойме Дняпра наступныя тыпы біятопаў: поймавыя вільготныя лугі, хмызняковыя зараснікі з адзінкавымі дрэвамі або групы дрэў, сухія рознатраўныя лугі, якія нагадваюць стэпы, рагозна-трысняговыя зараснікі, старыцы, зацягнутыя суцэльным дыванам водных раслін.

Вырашальнай умовай развіцця расліннасці і яе размеркавання па тэрыторыі поймы з'яўляецца мезарэльеф і рэжым увільгатнення глеб, які рэзка змяняецца па ўзроўнях - ад лугова-стэпавага, на высокіх, да балотнага на нізкіх берагах. Лясная расліннасць прадстаўленая разрэджанымі, фрагментарнымі ўчасткамі. На ўзнёслых участках, некалі ўяўляўшых сабой фрагменты сухіх пяшчаных выдмх з беднай разрэджанай ксерафітнай расліннасцю сёння ўясноўным прадстаўлены хваёвыя пасадкі. У паніжэннях распаўсюджаны алешнікі, бярэзнікі, лазнякі.

Паўночная частка ТВП - заказнік "Днепра-Сожскі". Міжрэчча рэк Сож і Днепр - гэта адна з унікальных экасістэм Беларусі. Тэрыторыя ахоплівае шырокія поймы рэк Сож і Днепр, уключае поплавы, поймавыя дубровы, старыцы і азёры, па берагах зарослыя хмызняком. Узнёслыя ўчасткі заняты хваёвымі лясамі. Увогуле ў заказніку землі занятыя лясамі складаюць 48%, лугамі - 30%, хмызняковымі зараснікамі - 20%. Усяго на тэрыторыі заказніка адзначана 656 відаў вышэйшых раслін. У тым ліку 3 віда дзеразы, 6 - хвашчоў, 7 - папарацей, 1 - голанасенных, 639 - пакрытанасенных.

### **Асноўныя біятопы:**

Тэрыторыя размешчаная на паўднёвым усходзе Беларусі і на ўсім працягу на мяжы з Украінай. Працягласць агульнага (памежнага) участку складае больш за 150 км. Шырыня поймы Дняпра з беларускага боку значна змяняецца – ад некалькіх сотняў метраў да некалькіх кіламетраў. На ўчастках з вузкай поймай берагі стромкія абрывістыя, вышыня берага можа складаць ад некалькіх метраў да 10-15 м.

Шырыня рэчышча складае на дадзеным участку 0,8-1,5 км, у раёне на поўнач ад Кіеўскага вадасховішча - да 3-5 км. Рэчышча звлістае, мае шмат перакатаў і мялізн. Ніжэй в. Жылічы моцна меандрыруе, з шматлікімі пратокамі і тонямі. Падчас вясновай паводкі пойма падтапляецца на шырыню да 3-5 км. У засушлівыя гады Днепр захоўвае шырыню рэчышча ад некалькіх сотняў метраў да кіламетра і больш. Даліна ракі характарызуецца наяўнасцю старажытных тэрас (асабліва выразна вылучаных каля вёсак Бывалькі - Дзеражычы).

Раней, відаць, пойма на значнай плошчы касілась. Зараз косіца не значная частка. Натуральны гідралагічны рэжым практычна не парушаны. Найбольш шырока распаўсюджаны ў пойме Дняпра наступныя тыпы біятопаў: поймавыя вільготныя лугі, хмызняковыя зараснікі з адзінкавымі дрэвамі або групы дрэў, сухія рознатраўныя лугі, якія нагадваюць стэпы, рагозна-трысняговыя зараснікі, старыцы, зацягнутыя суцэльным дыванам водных раслін.

Вырашальнай умовай развіцця расліннасці і яе размеркавання па тэрыторыі поймы з'яўляецца мезарэл'эф і рэжым увільгатнення глеб, які рэзка змяняецца па ўзроўнях - ад лугова-стэпавага, на высокіх, да балотнага на нізкіх берагах. Лясная расліннасць прадстаўленая разрэджанымі, фрагментарнымі ўчасткамі. На ўзнёслых участках, некалі ўяўляўшых сабой фрагменты сухіх пяшчаных выдмх з беднай разрэджанай ксерафітнай расліннасцю сёння ўасноўным прадстаўлены хваёвыя пасадкі. У паніжэннях распаўсюджаны алешнікі, бярэзнікі, лазнякі.

Паўночная частка ТВП - заказнік "Дняпра-Сожскі". Міжрэчча рэк Сож і Днепр - гэта адна з унікальных экасістэм Беларусі. Тэрыторыя ахоплівае шырокія поймы рэк Сож і Днепр, уключае поплавы, поймавыя дубровы, старыцы і азёры, па берагах зарослыя хмызняком. Узнёслыя ўчасткі заняты хваёвымі лясамі. Увогуле ў заказніку землі занятыя лясамі складаюць 48%, лугамі - 30%, хмызняковымі зараснікамі - 20%. Усяго на тэрыторыі заказніка адзначана 656 відаў вышэйшых раслін. У тым ліку 3 віда дзеразы, 6 - хвашчоў, 7 - папарацей, 1 - голанасенных, 639 - пакрытанасенных.

## Птушкі:

У вогуле пад час даследванняў на гэтай тэрыторыі адзначана каля 200 відаў птушак, з якіх гняздуюць альбо верагодна гняздуюць 139 відаў. Іншыя адзначаюцца пад час міграцыі. Найбольшае значэнне гэтая тэрыторыя мае для такіх відаў як дубальт *Gallinagomedia*, драч *Crex crex*, малая крычка *Sterna albifrons*, белакрылая крычка *Chlidonias leucopterus*, звычайны пагоніч *Porzana porzana*, ластаўка-зямлянка *Riparia riparia* і інш. Арнітафаўна тэрыторыі слаба вывучана і таму патрабуе далейшых даследванняў.

## Іншыя групы жывел:

Іншыя групы жывел таксама даследаваны не дастаткова. З млекакормячых адзначана 36 відаў.

## Стан рэдкіх відаў птушак:

Віды	Статус	Колькасць	Год/перыяд ацэнкі	Дакладнасць ацэнкі	Трэнды (2003-2010)	Крытэрыі ТВП
Гусь-піскулька <i>Anser erythropus</i>	МГ	+	2006-2010	П		
Гусь шэрая <i>Anser anser</i>	МГ	+	2006-2010	П		
Качка-шылахвостка <i>Anas acuta</i>	МГ	+	2006-2010	П		
Качка-чырка <i>Anas querquedula</i>	ГН	250-300 п	2003-2004	Э		В2
Савук-луток <i>Mergus albellus</i>	МГ	+	2006-2010	П		

Віды	Статус	Колькасць	Год/перыяд ацэнкі	Дакладнасць ацэнкі	Трэнды (2003-2010)	Крытэрыі ТВП
Чапля-бугай <i>Botaurus stellaris</i>	гн	10-15 с	2006-2010	Э		
Чапля-лазянік <i>Ixobrychus minutus</i>	гн	5-10 п	2003-2004	Э		
Чапля-кваква <i>Nycticorax nycticorax</i>	гн?	+	2003-2004	П		
Чапля вялікая белая <i>Casmerodius albus</i>	гн	+	2006-2010	П	↑	
Чорны бусел <i>Ciconia nigra</i>	гн	+	2006-2010	П		
Каршун чорны <i>Milvus migrans</i>	гн	1-5 п	2006-2010	Э		
Арлан-белахвост <i>Haliaeetus albicilla</i>	гн	3-5 п	2003-2004	Э		
Арол-вужаед <i>Circus gallicus</i>	мг	+	2006-2010	П		
Лунь палявы <i>Circus cyaneus</i>	гн	+	2006-2010	П		
Скапа <i>Pandion haliaetus</i>	мг	+	2006-2010	П		

Віды	Статус	Колькасць	Год/перыяд ацэнкі	Дакладнасць ацэнкі	Трэнды (2003-2010)	Крытэрыі ТВП
Сокал-пустальга <i>Falco tinnunculus</i>	ГН	+	2006-2010	П		
Сокал-кабец <i>Falco subbuteo</i>	ГН	+	2006-2010	П		
Пагоніч звычайны <i>Porzana porzana</i>	ГН	250-300 с	2003-2004	Э		ВЗ
Драч <i>Crex crex</i>	ГН	150-300 с	2003-2004	Э		
Журавель шэры <i>Grus grus</i>	ГН	> 4 п	2007	П		
Крывок <i>Haematopus ostralegus</i>	ГН	~ 20 п	2006-2010	Э		
Зуёк вялікі <i>Charadrius hiaticula</i>	МГ	+	2006-2010	П		
Баталён <i>Philomachus ripnax</i>	МГ	+	2006-2010	П		
Дубальт <i>Gallinago media</i>	ГН	20 с	2002	Э		А1
Грыцук вялікі <i>Limosa limosa</i>	ГН	+	2006-2010	П		

Віды	Статус	Колькасць	Год/перыяд ацэнкі	Дакладнасць ацэнкі	Трэнды (2003-2010)	Крытэрыі ТВП
Кулён сярэдні <i>Numenius phaeopus</i>	МГ	+	2006	П		
Кулён вялікі <i>Numenius arquata</i>	МГ	+	2006-2010	П		
Кулік-селянец <i>Tringa nebularia</i>	МГ	+	2006-2010	П		
Кулік-паручайнік <i>Tringa stagnatilis</i>	МГ	+	2006-2010	П		
Кулік-марадунка <i>Xenus cinereus</i>	ГН	5-10 п	2006-2010	Э		
Чайка малая <i>Hydrocoloeus minutus</i>	МГ	+	2006-2010	П		
Чайка шызая <i>Larus canus</i>	МГ	+	2006-2010	П		
Крычка малая <i>Sternula albifrons</i>	ГН	30-50 п	2003-2004	Э		В2
Рыбачка белашчокая <i>Chlidonias hybrida</i>	ГН	+	2006-2010	П		

Віды	Статус	Колькасць	Год/перыяд ацэнкі	Дакладнасць ацэнкі	Трэнды (2003-2010)	Крытэрыі ТВП
Рыбачка чорная <i>Chlidonias niger</i>	ГН	150 п	2003-2004	Э		В2
Рыбачка чорная <i>Chlidonias niger</i>	МГ	1000-1500 ас	2003-2004	Э		
Рыбачка белакрылая <i>Chlidonias leucopterus</i>	МГ	3000-5000 ас	2003-2004	Э		А4і
Пугач <i>Bubo bubo</i>	ГН	2 п	2006-2010	П		
Звычайны зімародак <i>Alcedo atthis</i>	ГН	+	2006-2010	П		
Дзяцел беласпінны <i>Dendrocopos leucotos</i>	ГН	+	2006-2010	П		
Жаўрук-смяцюх <i>Galerida cristata</i>	ГН	+	2006-2010	П		
Ластаўка-зямянка <i>Riparia riparia</i>	ГН	20000-30000 п	2003-2004	Э		В3



Віды	Статус	Колькасць	Год/перыяд ацэнкі	Дакладнасць ацэнкі	Трэнды (2003-2010)	Крытэрыі ТВП
Валасяніца-белашыйка <i>Ficedula albicollis</i>	гн	+	2003-2004	П		
Сініца белая <i>Cyanistes cyaneus</i>	гн?	+	2003-2004	П		
Грычун чарналобы <i>Lanius minor</i>	гн	+	2003-2004	П		

### **Іншыя рэдкія і знаходзячыся пад пагрозай знікнення віды:**

Звяры: арэшнікавая соня *Muscardinusavellanarius*.

Рэптыліі: болотная чарапаха *Emisorbicularis*.

Расліны: званок лілеялісты *Adenophoralilifolia*, цыбуля скарада *Allium scorodoprasmum*, кураслеп лясны *Anemonesylvestris*, асака ценявая *Carexumbrosa*, павойнік прамы *Clematisrecta*, гваздзік армерыяпадобны *Dianthusarmeria*, лілея кучаравая *Liliummartagon*, касач сібірскі *Irissibirica*, наяда вялікая *Najasmajor*, гарлачык белы *Nymphaeaalba*, шалфей лугавы *Salviapratensis*, вадзяны арэх плывучы *Trapanatans*, фіялка багнавая *Viola uliginosa*, граздоўнік многараздзельны *Botrychiummultifidum*, падвей стройны *Eriophorumgracile*.

### **Пагрозы:**

Вясновае выпальванне расліннасці ў пойме, асабліва ў гады, калі адсутнічаюць павадкі, аказвае крайне негатыўны ўплыў на жывёл і расліны.

Перавыпас жывёлы. На многіх частках поймы адбываецца парушэнне структуры натуральных раслінных супольнасцей. Гэта выражаецца ў змяненні складу расліннасці лугоў. Найбольшую шкоду наносіць кашарная жывёлагадоўля. Яна не толькі цалкам знішчае расліны пакроў, але і з'яўляецца моцнай крыніцай

забруджвання вод і глебы нітратамі.

У сувязі з істотным скарачэннем сенакосных плошчаў у пойме назіраецца хуткае зарастанне балот і адкрытых лугоў лазняком.

Лесааднаўленне на сухіх пясчаных дзюнах вядзе да знішчэння рэдкіх экасістэм і месцаў пражывання відаў.

### **Рэкамендацыі па захаванню:**

Для захавання тэрыторыі варта стварыць рэспубліканскі ландшафтны заказнік на ўсёй плошчы ТВП. Але ў першую чаргу неабходна дадатковыя даследванні арнітафаўны і іншых груп жывёл і раслін, а таксама даследванні накіраваныя на выяўленне негатыўных фактараў адмоўна уплываючых на экасістэмы тэрыторыі.

Неабходна таксама забарона кашарнага ўтрымання жывёл, абмежаванні па залясенню пясчаных выдм, і забарона веснавога палявання на вадаплаваючых птушак.

### **Крыніцы інфармацыі:**

Абрамчук А.В. Абрамчук С.В. Наблюдения за редкими видами птиц на пограничном Днепре. // Беркут т. 13, вып. 1, 2003 г. – С. 128-132.

Кусенков А.Н., Горошко З.А., Шелякин И.А. Редкие и охраняемые виды птиц Днепро-Сожского заказника // Природное асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця. -Брэст, 2008.-С.158

Кусенков А.Н., Лепешко О.В., Торманова О.А. Весенний пролет представителей отряда Anseriformes в междуречье Днепра и Сожа 2008 года // Биологическое разнообразие Белорусского Поозерья: современное состояние, проблемы использования и охраны. -Витебск, 2008.-С.149-150

Svazas S., Monqin E., Grishanov G., Kuresoo A., Meissner W. O.M.P.O. Migratory Birds of the Western Palearctic. Snipes of the eastern Baltic region and Belarus. - Vilnius, 2002. – S.15-35.

**Складальнікі :** Абрамчук А.В., Гарошка З.А.

---

*\* Выкарыстанне змешчанай тут неапублікаванай інфармацыі для навуковых публікацый без пісьмовай згоды яе аўтараў забаронена. У выпадку выкарыстання часткі кантэнту або старонкі цалкам на іншых інтэрнет-рэсурсах, абавязковая*

спасылка на аўтараў і сайт [iba.ptushki.org](http://iba.ptushki.org)